

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

дзяржаўнай службовай асобы адкрытага акцыянернага таварыства
«Белліфт» (для генеральнага дырэктара, яго намеснікаў, галоўнага
бухгалтара)

Я, _____
(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку)

у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе
з карупцыяй" абавязуюся:

- не займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю асабіста або праз іншых
асоб, якія не аказваць садзейнічанне мужу (жонцы), блізкім сваякам ці
роднымі ў ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці,
выкарыстоўваючы службовае становішча;
- не быць прадстаўніком трэціх асоб па пытаннях, звязаных з дзейнасцю
адкрытага акцыянернага таварыства "Белліфт";
- не здзяйсняць ад імя адкрытага акцыянернага таварыства «Белліфт» у
парушэнне парадку, устаноўленага заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых
таварыствах, здзелкі з юрыдычнымі асобамі, уласнікамі маёмасці
якіх, або афілявання асобамі якіх у адпаведнасці з
заканадаўчымі актамі аб гаспадарчых таварыствах з'яўляюцца мой муж
(жонка), блізкія, сваякі ці родныя, а таксама з індывідуальнымі прадпрымальнікамі,
з'яўляюцца маім мужам
(жонкай), блізкімі сваякамі або роднымі, а роўна даручаць
здзяйсненне такіх здзелаў іншым службовым асобам;
- не прымаць удзел асабіста або праз іншых асоб у кіраванні камерцыйнай
арганізацыяй, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Законам Рэспублікі
Беларусь ад 15.07.2015 N 305-З "Аб барацьбе з карупцыяй" і іншымі
заканадаўчымі актамі;
- не мець рахункі ў замежных банках, за выключэннем выпадкаў выканання
дзяржаўных функцый у замежных дзяржавах і іншых выпадкаў,
устаноўленых заканадаўчымі актамі;
- не выконваць маючых дачыненне да службовай (працоўнай) дзейнасці
ўказанні і даручэнні палітычнай партыі, іншага грамадскага аб'яднання,
членам якой (якога) я з'яўляюся, не выкарыстоўваць службовае становішча ў
інтарэсах палітычных партый, рэлігійных арганізацый, іншых юрыдычных
асоб, а таксама фізічных асоб, калі гэта разыходзіцца з інтарэсамі
дзяржаўнай службы;
- не прымаць маёмасць (падарункі), за выключэннем сувеніраў, уручаных
пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў, не атрымліваць
іншую выгаду для сябе або для трэціх асоб у выглядзе работы, паслугі ў сувязі з
выкананнем службовых (працоўных) абавязкаў;
- не ажыццяўляць паездкі за кошт фізічных і (або) юрыдычных асоб,
адносіны з якімі ўваходзяць у сферу маёй службовай (працоўнай)
дзейнасці, за выключэннем наступных паездак: службовых камандзіровак;
па запрашэнні мужа (жонкі), блізкіх сваякоў або родных; якія ажыццяўляюцца ў
адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь ці па дамоўленасці
паміж дзяржаўнымі органамі Рэспублікі Беларусь і органамі замежных
дзяржаў за кошт сродкаў адпаведных дзяржаўных органаў і (або)
міжнародных арганізацый; якія ажыццяўляюцца са згоды вышэйстаячай
службовай асобы або калегіяльнага органа кіравання для ўдзелу ў
міжнародных і замежных навуковых, спартыўных, творчых і іншых
мерапрыемствах за кошт сродкаў грамадскіх аб'яднанняў (фондаў), у тым ліку
паездак, якія ажыццяўляюцца ў рамках статутнай дзейнасці такіх грамадскіх

аб'яднанняў (фондаў) па запрашэннях і за кошт замежных партнёраў;
- не выкарыстоўваць ва пазаслужбовых мэтах сродкі фінансавага, матэрыяльна-тэхнічнага і інфармацыйнага забеспячэння, іншую маёмасць арганізацыі і інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, атрыманыя пры выкананні службовых (працоўных) абавязкаў;
- прыпыніць сваё членства ў палітычнай партыі, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам выкананне дзяржаўных функцый з'яўляецца несумяшчальным з прыналежнасцю да палітычнай партыі;
- не выконваць іншую аплатаемую працу, не звязаную з выкананнем службовых (працоўных) абавязкаў па месцы асноўнай працы (акрамя педагагічнай (у частцы рэалізацыі зместу адукацыйных праграм), навуковай, культурнай, творчай дзейнасці і медыцынскай практыкі), калі іншае не ўстаноўлена Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і іншымі заканадаўчымі актамі;
- не ўваходзіць у склад органаў, якія ажыццяўляюць функцыі нагляду і кантролю ў ААТ «Белліфт», за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

Мне растлумачана, што дзяржаўная службовая асоба, якая парушыла дадзенае пісьмовае абавязацельства, прыцягваецца да адказнасці, у тым ліку вызваляецца ад займаемай пасады, у парадку, прадугледжаным заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

(дата)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)